

# Чырвоная лінія сіняга колеру

ЛАРЫСА МІХНЕВІЧ

Сіні колер — рэч незвычайная. Толькі згадайце:  
 «Я паехаў у Францыю таму, што там нават звычайная  
 кансьєржка разумее харство сіняга колеру».  
 Так сказаў Марк Шагал, і гэтая думка мне падабаецца,  
 бо мастацтва тут найлепшая прычына для прыніцця  
 важных рашэнняў. Далей — болей. «Які ж ён сіні,  
 гэты апельсін!» — выбухнуў свету Поль Элюар,  
 а грузінскі паэт Нікалаз Бараташвілі вырашыў:  
 «Блакітнага не аддам». Мастак Васіль Васільеў  
 з захапленнем распавядáў пра знанага армянскага  
 творцу, які ў імпэце правёў па галаве алейным  
 пэндзлем, — маўляў, падабаецца яму гэты блакітны.  
 «Вось гэта ўчынак, вось гэта мастак!» — трывніў  
 Васільеў пра ту ю блакітную лысіну.  
 Калі ўсё гэта вас не пераконвае, можна звярнуцца  
 і да афіцыйных даных: паводле нядайных аптытанняў,  
 сорак адсоткаў насельніцтва Амерыкі і амаль уся  
 Еўропа любімым колерам абраў менавіта сіні.  
 «Трымаецца» толькі адна Іспанія, якая прагаласавала  
 за чырвоны. Можна смела перафразаваць знакаміты  
 выраз: не проста колер, а сіні колер — гэта ўсё.

Мова колеру з'яўляецца найбольш архаічным сродкам уздзеяння на наш эмацыянальны стан. Праўда, да панавання сіняга чалавецтва прыйшло паступова, і гэты шлях быў вельмі няпросты. Сіні даволі доўга недаацэнівалі, мастацтва пачынала з белага, чорнага, жоўтага і чырвонага. Так вызначылі старажытныя грэкі. У старажытным Рыме сіні быў колерам варвараў: верагодна таму, што германцы, каб быць падобнымі да прывідаў фарбавалі свае твары шэра-блакітнай фарбай. Сінявокіх жанчын рымляне лічылі вульгарнымі, а мужчын — не надта разумнымі і грубымі. Затое ў Егіпце сіні ўспрымалі як колер замагільнага свету, а ён лічыўся вышэйшым за реальны.

Чалавечыя мовы захавалі няпростую гісторыю сіняга. Так, у латыні слова «сіні» не мае дакладнага вызначэння — гэты колер аб'ядналі з шэрым і блакітным. У Бібліі яго згадваюць рэдка, у адрозненне ад каштоўнага каменя сапфіру. Чаму — незразумела. Зранку па сінім колеру неба першытын чалавек бачыў, што скончылася ноч, што доўжыцца жыццё. Яно было немагчымае і без вады. Бясконцасць, вечнасць, ісціна, вера і вернасць, цнатлівасць, духоўнасць — гэткія асацыяцыі выклікае сіні ў шматлікіх старажытных культурах. У іудаізме сіні колер атаясмліваюць з міласэрнасцю, а ў будызме — з мудрасцю. Згодна з еўрапейскай народнай традыцыяй, сіні




Паралелі. Акварэль. 2006.




Карыятыды. Акварэль. 2002.

значае вернасць, а ў Кітаі — адукаванасць і шчаслівы шлюб. Існавала простая і вельмі сур'ёзная проблема: чалавек не ведаў, як атрымаць сіні колер, гэтаму вучыліся вельмі доўга. У гісторыі мастацтва тэхнічныя вынаходніцтвы былі вельмі важнымі. Нездарма ж Лявон Тарасевіч даводзіць студэнтам, што імпрэсіянізм пачаўся з простай рэчы: вынайшлі фарбы ў тубах. Мастакі выйшлі маляваць на вуліцы, і гэта змяніла бачанне.

«Сіня» складанасці ў Еўропе доўжыліся ажно да Сярэднявечча. З чырвоным жа ўсё было наадварот: ён сімвалізаваў багацце, і чым больш быў інтэнсіўны, tym лепш. У чырвонае



Паверхі прыроды. Змешаная тэхніка. 2002.



Рэха. Акварэль. 2006.

апрануліся святары высокага сану — кардыналы і папы. Усё змянілася толькі тады, калі мастакі навучыліся атрымліваць сіню фарбу з лазурыту, кобальту і індыга. Блакітны амаль адразу робітца колерам Дзевы Марыі. Нябёсы, які ў мастацтве напачатку былі чорнымі і белымі, сталі сінімі. Мора, якое раней на гравюрах было зялёным, пасінела. Гэты колер уваходзіць у моду і лічыцца сімвалам каралеўскай улады і шляхетнага паходжання.

Сіні стаў улюблёным колерам вялікага Гётэ, які звязваў з ім такія катэгорыі, як пастаянства, упартасць, настойлівасць, самаадданасць, вернасць, захапленне сваёй справай,

сур'ёзнасць, заглыбленасць, стрыманасць. Ён лічыў, што сіні менш за іншыя колеры звязтаеца да нашых пачуццяў, а больш — да нашай душы. Гэтэ сцвярджаў: «Мы з асалодай глядзім на сіні таму, што ён не падаўляе, а кліча нас за сабой».

Сіні — адзін з улюблёных колераў папулярнага сёння фэншуй. Ён належыць элементу вады і мае мноства адценняў: ад пяшчотнага адцення возера і ракі — сіняга і зялёна-га — да глыбокага індыга акіяна. Блакітны разам з белым ствараюць адчуванне бясконцага шчасця ў месцы, дзе яны ўжываюцца.

ХХ стагоддзе прынесла новую хвалю мастакоўскай цікаласці да сіняга. Аляксандр Родчанка ў 1921 годзе наладзіў сумесную выстаўку беспрадметнага жывапісу  $5 \times 5 = 25$ , дзе сам празкісанаваў творы з аналітычным раскладаннем жывапісу на чыннікі: лінію, форму і тры асноўныя колеры, з якіх утвараеца ўвесь спектр. Яго творы называліся «Лінія», «Клетка», «Чисты чырвоны колер», «Чисты жоўты колер» і «Чисты сіні колер». Ён пісаў, што на выстаўцы гэтыя якасці ўпершыню абвешчаны ў мастацтве. Аматарам сіняга быў і Васіль Кандзінскі: «Схільнасць сіняга колеру да глыбіні настолькі моцная, што ён робіцца інтэнсіўным менавіта ў глыбокіх тонах і дзейнічае больш «характэрна», больш пранікнёна. Чым глыбейшы сіні колер, tym настойлівей ён кліча чалавека ў бясконцасць, абуджае ў ім памкненне да чысціні і, нарэшце, да звышпачуццёвага. Сіні — гэта тыпова нябесны колер. Калі ён становіцца больш цёмным, то набывае адценне нечалавечага суму. Ён — як працяглае заглыбленне ў сур'ёзнае, а там няма і не можа быць канца». Але далей за ўсіх у «сіній» улюблёнасці пайшоў французскі неададаіст Іў

Кляйн. Першую ў свеце манахромную выстаўку ён зрабіў у 1955 годзе — прайспанаваў творы толькі аранжавага колеру. З сінім жа колерам Кляйн звязваў свае «касмічныя» адчуванні. Ён лічыў, што менавіта сіні найбольш адекватны для выяўлення абстрактных рэчаў, бо ў прыродзе ён належыць мору і небу, а і тое і другое ёсць бездань. Кляйн нават патэнтуе сваё любімае адценне сіняга — у мастацтве яно зараз і існуе як «Міжнародны Сіні Кляйна № РВ29, СІ-77-0007». Для беларускай маставіцкай Вольгі Сазыкінай Кляйн стаў адным з натхнільнікаў вельмі цікавага праекта: на ярка-сіняй самаробнай паперы маставіцкай прапошчвала зёлкі, якія вырасталі чамусьці блакітныя.



Будзэ мост. З нізкі «Уздоўж цячэння». Акварэль. 2004.

Марк Шагал па-сапраўднаму любіў сіні колер (гл. пачатак артыкула). Знакавым для яго можна назваць і чырвоны, бо палаючы дамок на яго творах — гэта сімвал роднага дома. Агмень спрыяў яго з'яўленню на свет, і маставік праз гэта адчуваў сябе асобай надзвычайнай. Чым была абумоўлена яго ўлюблёнасць у сіні, які маставік літаральна піў нагбом?.. Рэкамі і азбрамі, якіх тут безліч?.. Дзвіной, недалёка ад якой знаходзіўся бацькоўскі дом і дзе на мосце, паводле яго ўспамінаў, адбылася першая сустрэча з Бэлай?.. Сінім колерам беларускіх барочных абраозоў, што ён бачыў у зніклых сёння тамтэйшых бажніцах?.. Так або іначай, але Шагал быў шчыра закаханы ў сіні, любіў яго спалучэнні з золатам, чырвоным, аранжавым, ярка-ружовыем. Менавіта за яго сіні колер маставіцкай Антаніны Фалей у тия цудоўныя часы, калі ў яе яшчэ толькі пачынала «ставіцца вока», адным з першых з вялікай маставіцкай масы вылучыла Шагала. За гэты сіні колер, што гучыць у жывапісца як звон, ён і сёння ёй падабаецца. Таму сваю персанальную выстаўку яна прысвяціла Марку Шагалу і назвала яе «Чырвоная лінія сіняга тону».


Трэба адзначыць, што выставак, прысвечаных колеру, ладзіцца не шмат. Маюцца на ўвазе не проста «персаналкі» маставіцкі, якіх супольнасць зацільчыла ў каларысты. Гаворка ідзе пра свядомае даследаванне прасторавай колеравай драматургіі, пра экспазіцыі, якія ставяць «колеравыя» пытанні і адказваюць на іх. Можна згадаць, напрыклад, ніzkу выставак «Чырвоны колер у маставіцтве», што некалькі гадоў запар экспанавалася ў расійскай сталіцы, ці праект «ХЭ» Руслана Вашкевіча, дзе за вонкавай лёгкасцю сюжэта былі прыхаваны самыя сур'ёзныя пытанні: «Што ёсць колер сёння?», «Што ёсць колер для нас і для мяне?», «Дзе колер пачынаецца і дзе



Айсберг. З нізкі «Уздоўж цячэння». Акварэль. 2004.

ён знікае?»... Гэткія ж пытанні ставіць і згаданая вышэй экспазіцыя Антаніны Фалей.

Выстаўка прадумвалася да дэталей. Па-першае, маставічка рыхтавалася да вернісажу менавіта ў Музее Марка Шагала, бо пераканана, што экспанавацца тут — прэстыжна. Яна наўмысна падгадала праект пад 2009-ы, бо гэта юбілей: 90-я ўгодкі знакамітай шагалаўскай Маставіцкай вучэльні. Як ужо згадвалася, выстаўка прысвечана менавіта Марку Шагалу. У яе адметны храналагічны дыяпазон — 12 гадоў, што азначае цыкл, паўнату, завершанасць і праз гэта — скіраванасць да новага. Тут экспанаваліся творы маленькія і вялікія, зробленыя спецыяльна да выстаўкі ці падабраныя пад канцэпцыю. Усё настолькі прадумана і дакладна, што экспазіцыя па-сапраўднаму ўражвае цэласнасцю і вытанчанасцю. У выставачных залаў Музея Марка Шагала вельмі дынамічная прасторовая форма, якая змушае ў экспазіцыі



Мэта. З нізкі «Уздоўж цячэння». Акварэль. 2004.

засяродзіць увагу на важных месцах, што і вызначыла шляхі яе фарміравання.

Прысвячэнне выстаўкі знанаму маставіку Антаніну Фалей разумела не як далучэнне да трывумфальнага планетарнага шэсця постшагалаўскай пластыкі. Яе праект не толькі магчымасць (як пры любой творчай справаўдзачы) запытаць у сябе самай: «А хто я ёсць?» — ёй хацелася зрабіць гэта ў «прысутнасці» любімага Шагала, каб атрымаць дакладны адказ. Бо ў прысутнасці вяршынь можна суаднесці з імі ўласны маштаб. Гэта патрабуе ражучасці і шчырасці, але, верагодна, надышоў такі час.

На выстаўцы — жывапісныя і графічныя пошуки, калажы, любімымія водараспушчальныя фарбы, палатно, папара. Творы



балансуюць паміж актуальнym мастацтвам і дэкаратыўізмам, але апошні вельмі стрыманы, шляхетны. Работы маюць назвы, што вельмі важна для мастацтва гэтай накіраванасці, бо дае гледачу падставу для асацыяцый: «Зямное прыцяжэнне», «Мрой», «Паверхні прыроды», «2000 гадоў прайшло», «Рэха», «Блакітная постаць», «Дыханне маці»... Назвы твораў, так бы мовіць, «прыродна-рамантычныя», яны ўзмацняюць эмацыянальнае і эстэтычнае ўздзеянне экспазіцыі. Выяўленчасць адчуваецца так непасрэдна і настойліва, што міжволі ахоплівае жаданне адшукаць нейкі важны прыхаваны сэнс. Ён ёсьць — вельмі інтывітны, вельмі складаны, які так і застанецца прыналежным самой Антаніне Фалей, бо адкрытасць яе твораў — далікатная, трапяткая, разлічаная на лагічнае вербальнае тлумачэнне. «Пульсуючая» экспазіцыя цалкам адпавядае гэтаму ўнутранаму стану твораў. Сіні існуе разам з колерамі-спадарожнікамі як нешта няўлоўнае, што адначасова прысутнічае і як празрыстая атмасфера. Ён свеціцца на поўную моц; калі цёмна-карычневага і прыглушана-аранжавага, вохрыстага абуджаеца да вібрацыі, — а як пры гэтым выглядае карычневы!.. Яго празрыстасць пераўтварае залатое ў нешта шчыльнае, матэрыяльнае, ён злётку чырванее ад зялёна-агароднага, а прысутнасць побач спакойных ружова-ліловых тонаў канчаткова пазбаўляе яго матэрыяльныя сілы.

Сувязь з шагалаўскай творчасцю, якую шукаеш найперш таму, што яна закладзена ў канцепцыю выстаўкі, вельмі вытанчаная і далікатная. Гэта ставіць экспазіцыю ў шэраг выдатных мастацкіх падзеяў апошняга часу. Творы ў сярэдзіне другой залы мастачка звязвае са знакамітай шагалаўскай «Прагулкай», дзе Бэла лунае над віцебскім краявідам і толькі рука мастака ўтрымлівае яе ў бачнай зямной прасторы. Яркая сукенка шагалаўскай каханкі некалі настолькі ўразіла Антаніну, што сёння творца паспрабавала выявіць свае ўражанні ад гэтага ружовага лунання. Верагодна, гэтая лёгкасць колеравага спалучэння вельмі падабалася і самому аўтару, бо праз некалькі гадоў пасля напісання «Прагулкі» Шагал вяртаеца да гэтага твора. Ён робіць тое, што сёння можна вызначыць як аўтарскі рымейк: у якасці дэкаратыўнага пано з назвай «Прывітанне Луначарскаму», памерам 3х2 метры, гэты твор упрыгожваў Віцебск падчас знакамітага святкавання Першай Каstryчніцкай рэвалюцыйнай гадавіны.

Уражанні мастачкі ад знакамітых шагалаўскіх вітражоў у Майнцы можна ўбачыць у каларыше і пластычнай пабудове калажа «Чатыры ўзроўні», таксама размешчанага ў другой зале. Надалей гэтае ўражанне ўзмацняеца да адчування ўсплеску эмоцый. Лагічны рух прыводзіць нас да вялізнага блакітнага спектра ў трэцій зале; з пэўнага моманту гэты блакіт, бачны праз дзвярны праём, кліча да сябе.

Гэтая тонкая і па-сапраўднаму прыгожая выстаўка вартая самых шчырых кампліментаў, але экспазіцыя трэцій залы прадстаўляеца апошнім моцным акордам. Улічаны вагавыя і фактурныя якасці колераў, гарызантальная, жывая, імклівая энергія перамяжкоўваеца з плаўна цякучай, пульсуючай. Нават характэрныя штрыхаваныя лініі графікі Антаніны Фалей падаюцца блізкімі шагалаўскай манеры маляваць, драпаць, даруйце, «як курыца лапай», і ўспрымаюцца разам як вясёлы птушыны розгалас.

Выстаўка атрымалася. Першая выстаўка мастачкі, якая не крочыць услед за сусветнай знакамітасцю, а паводзіць сябе, як належна: са сваім «ідзе да зорак». У творах Антаніны Фалей знікаюць межы паміж жанрамі, бо саступаюць месца адзінству, а колер прысутнічае ў гульні форм, станаў, прасторы. Чароўная рэч, усё ж такі, гэты сіні... Нездарма знакаміты выкладчык-каларыст заклікаў: «Уважліва вывучайце сіні колер. Памятайце, што ў ім заўжды прысутнічае Боская сіла».